

ры «Уваскрэснне Хрыстова», «Эніда навыварат» і «Тарас на Парнасе» паклалі пачатак новай бел. л-ры. У 19 ст. глыбокім сатыр. зместам выз-началіся драм. сачыненні В.Дуніна-Марцінкевіча («Ідylія», «Пінская шляхта»), рэв. публіцыстыка К.Каліноўскага, вершы і паэмы Ф.Багушэвіча («Бог няроўна дзеліць», «Хрэсбіны Мацюка»), басні А.Абуховіча («Старшина»). Значны ўклад у станаўленне і развіццё розных жанраў бел. С. ўнеслі Я.Купала, Я.Колас, Ядвігін Ш. Буйны пісьменнік-сатырык К.Крапіва ўзняў на новую вышыню камедыю, байку, сатыр. верш («Хто смеєца апошнім», «Дзед і баба», «Дыпламаваны баран», «Язычок»). С. з'яўлялася асн. кірункам творчасці А.Макаёнка, М.Матукоўскага, У.Корбана, Э.Валасевіча, М.Скрыпкі. На сучасным этапе да С. звязтава ўзяліся А.Зэкаў, К.Камейша, У.Права- суд, М.Шабовіч і інш.

В.П.Рагойша.

САХУТА Яўген Міхайлавіч (н. 15.2. 1945, в. Вечатарова Стадбюўскага ра-на), беларускі мастацтвазнавец, эт-



Я.М. Сахута.

нолаг, педагог. Д-р мастацтвазнаўства (1996), праф. (2004). Скончыў Віцебскі пед. ін-т (1972). З 1972 у Ін-це мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору Цэнтра даследавання бел. культуры, мовы і л-ры НАН Беларусі. Адначасова ў 1985—91 гал. рэдактар час. «Мастацтва Беларусі». Даследуе тэорыю, гісторыю і сучасны стан бел. нар. дэкар.-прыкладнога мастацтва, нар. маст. промыслу і рамёствай. Адзін з аўтараў кн. «Гісто-

ры беларускага мастацтва» (т. 1—4, 1987—94), «Беларусы» (т. I. Прамысловыя і рамесныя заняткі, 1995), «Беларусы» (1998), «Сучасная Беларусь» (т. 3. Культура і мастацтва, 2002), «Беларусы: Сучасныя этнакультурныя працэсы» (2009), «Хто живе ў Беларусі» (2012), «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» (т. 3. Культура сяла XIV — пачатку XX ст. Кн. I. Матэрыяльная культура, 2015). З 1992 старшыня Бел. саюза майстроў нар. творчасці. Дзярж. прэмія Беларусі 1996.

Тв.: Беларусы. Т. 8. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Мінск, 2005; Беларуская вышнанка. Мінск, 2008; Беларуское народнае мастацтва. Мінск, 2011; Сучаснае народнае мастацтва Беларусі. Мінск, 2013; Беларуское народнае ганчарства. Мінск, 2013; Беларуское народнае кавальство. Мінск, 2015; Народнае мастацтва. Мінск, 2015.

САЦЫЯДЫНАМІКА КУЛЬТУРЫ, культурныя змяненні, якія з'яўляюцца неад'емнай уласцівасцю культуры і ўключаюць як унутраную трансформацію культ. з'яў, так і зневнешнія перамены. Культура як дынамічная сістэма ніколі не заставалася нерухомай, узікнушы, развівалася і змянялася ў часе разам з грамадствам, якое яе стварае. Змены ў ёй уключаны ў дынаміку ўсяго грамадскага жыцця і ў цэлым залежаць ад мноствства сац. фактараў. Згодна з прац. тэорыяй сац. дынамікі культуры мысленне, мова, веды, звычай з'явіліся ў працэсе калект. прац. дзеянасці і ўдасканалення прылад працы. Прыхільнікі гульнявой канцепцыі культуры мяркуюць, што гал. фактарам развіцця культуры была не праца, а гульня. Культура, на іх погляд, узікла ў выніку развіцця і ўскладнення гульнявых паводзін людзей. З пункту гледжання сінергетыкі развіццё культуры адбываецца ў выніку «сістэмнага эффекту». Сучасныя культуралагі прыйшлі да агульной высновы, што культ. змяненні з'яўляюцца неад'емнай уласцівасцю культуры і ўключаюць як унутраную трансформацію культ. з'яў (іх змены ў часе),

так і зневнешнія перамены (узаемадзянне паміж сабой, перамяшчэнне ў прасторы і інш.). Дзякуючы гэтаму адбываецца паступальны рух культуры, яе пераход з адного стану ў другі. Гэтыя шматлікія і разнастайныя віды культ. змен былі вызначаны ў культуралогіі паняццем «сацыякультурная дынаміка». С. к. дынаміка мае месца ў тым выпадку, калі новы стан культуры ўзнікае ў выніку змянення ранейшых артэфактаў культуры пад уплывам інтэнсіўных працэсаў аба-наўлення, якія адбываюцца ў грамадстве. Новыя культ. формы развіваюцца на аснове пераасэнсавання гіст. спадчыны або надання новага сэнсу традыцыям, а таксама цераз зневнешнія запазычанні. Аднак запазычаныя элементы падлягаюць якасным змяненням, якія ўтвараюць дастаткова цэласны арганічны сінтэз. У працэсе сінэзу сацыякульт. сістэма засвойвае культ. дасягненні інш. супольнасцей у тых сферах, якія акказуюцца недастатковая развітымі ў ёй самой, але пры гэтым захоўваюць уласцівую ёй зыходную аснову. Вылучаецца некалькі крыніц, якія фарміруюць і падтрымліваюць С.к.: традыцыі, інавацыі, запазычанні, дыфузія, сімбіёз, рэзвайвалізм. Асн. палажэнні тэорыі С.к. выкладзены П.А.Сарокінам у працы «Сацыяльная і культурная дынаміка», А.Молем — у працы «Сацыядынаміка культуры», А.Тойнбі — у працы «Спасціжэнне гісторыі».

Літ.: Смолік А.І. Сацыядынаміка культуры ў посткатастрофным соцыуме. Мінск, 1999.

А.І. Смолік.

САЦЫЯЛОГІЯ КУЛЬТУРЫ, сацыялагічнае вывучэнне духоўнай і матэрыяльнай культуры. На працягу 19 ст. адбывалася паступовае размежаванне паміж гуманітарна-філал. комплексам навук аб духоўным жыцці грамадства і сац. навукамі, засн. на тэарэтач. асэнсаванні яго заканамернасцей, структур і працэсаў. У выніку іх дыферэнцыяцыі сферміравалася такая галіна сацыяльных навук, як С.к., прадметам якой стала сацыялагічнае вывучэнне духоўнай і ма-

ЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРЫ. Яе зыходная задача — агульны сацыялагічны аналіз разнастайных культ. з'яў і працэсаў, якія ўваходзяць не толькі ў сферу духоўнай творчасці, але і прысутнічаюць у гасп., сац.-паліт. дзеянасці, адлюстроўваюцца ў гіст. развіцці грамадства. У сацыялогії культура паўстает як спецыфічная сістэма норм, каштоўнасцей, сэнсаў, ідэй, якія адразніваюць адно грамадства ад іншага або розных часткі грамадства (сац.-статусныя ці прафес.). У сацыялагічным разуменні культура ўяўляецца як духоўны кампанент сукупнай вытворчасці, якая забяспечвае падтрыманне і змяненне гэтай вытворчасці і грамадскіх адносін у цэлым. У такой інтэрпрэтацыі сутнасці культуры забяспечваецца, па меркаванні сацыёлагаў, паўнавартасны падыход да вывучэння ў якасці складаючай часткі агульнага механізма сац. рэгуляцыі. С.к. даследуе духоўныя фактары рэгуляцыі сац. жыццяздейнасці як самаст. і спецыфічнай сферы, якая знаходзіцца ва ўзаемадзеянні з інш. сферамі і формамі рэгуляцыі. Яна тлумачыць сац. змест, прынцыпы і структуру духоўнай дзеянасці, уздзеянне культ. фактараў на формы сац. арганізацыі, вызначае месца і ролю розных сац. груп і субкультур у духоўным жыцці грамадства, узроўні і тыпы арганізацыі сацыякульт. працэсаў. Ля вытокаў С.к. знаходзіліся такія мысліцелі мінулых стагоддзяў, як М.Вебер, Э.Дзюркгейм, Т.Парсанс, П.Сарокін, Г.Спенсер, А.Тойнбі і інш. Яны выявілі аб'ектыўнае існаванне духоўных фактараў, якія не залежаць ад індывіда, з'яўляюцца рэальнай сілай і таму становяцца кропніцай фарміравання абрысаў грамадства і харктару асобы.

Lit.: Бабосов Е.М. Социология. Общая социологическая теория. Минск, 1998; Михайлова Л.И. Социология культуры. М., 1999.

A.I. Смолік.

САЦЫЯЛЬНАЯ ЛІНГВІСТЫКА. сацыялінгвістика, навуковая дысцыпліна, якая займаецца вывучэннем сац. прыроды мовы, яе ро-

лі і функцый у грамадстве, а таксама механізмаў уздзеяння сац. фактараў на мову. Вывучае камунікатыўную дзеянасць чалавека (структурну камунікатыўнага акта, функцыі маўлення), вызначае аптымальныя сродкі для пабудовы сац. карэктных выказванняў і выяўляе сац. нормы маўленчых паводзін людзей. Даследуе праблемы сац. дыферэнцыяцыі мовы, вызначае харктар узаемасувязей паміж моўнымі і сац. структурамі, напр., праблему «мова і нацыя», вывучае ўзаемаўплыў мовы і культуры, мовы і рэлігіі. Адным з ключавых паняццяў С.л. з'яўляецца моўная сітуацыя, вывучэнне якой прадугледжвае аналіз усіх форм існавання мовы — літ. мовы, тэр. і сац. дыялектаў, кайнэ (пытанні моўнай нормы, дыгласіі) або моў у межах пэўнага адм.-тэр. аўяднання ці этнічнай суполкі (праблемы білінгвізму і шматмоўя: мовы міжнар. зносін, штучныя мовы і мовы-пасрэднікі). С.л. даследуе пытанні нац.-моўнай палітыкі, гзн. вывучае дзеянасць дзяржавы (партыі, сац. класа), накіраваную на захаванне, удасканаленне ці змяненне моўных норм. Навук. базай для С.л. сталі даследаванні В.У. Вінаградава, В.М. Жырмунскага, Б.А. Ларына, Я.Д. Паліванава, Л.П. Якубінскага і інш. У бел. мовазнаўстве праблемамі С.л. займающа С.М. Запрудскі, А.А. Лукашанец, А.У. Лянкевіч, Л.Р. Машчэнская, Н.Б. Мячкоўская, А.А. Папейка, Т.А. Траханкіна і інш.

Lit.: Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. М., 2000; Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. М., 2001; Швейцер А.Д. Современная социолингвистика: теория, проблемы, методы. М., 2012.

C.U. Шахоўская.

САЧАНКА Барыс Іванавіч (15.5.1936, в. Вялікі Бор Хойніцкага р-на — 5.7.1995), беларускі пісьменнік, перакладчык. Скончыў БДУ (1960). Працаўнік у час. «Вожык», «Полымя». З 1976 сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі. З 1986 заг. рэдакціі выд-ва «Мастацкая лі-

таратура», у 1993—95 гал. рэдактар выд-ва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петrusя Броўкі». Гіст. мінулае палескага краю раскрыў у



B.I. Сачанка.

аповесцях «Варэйка золата» (1964), «Англіцкая сталь» (1966), «Дыярыуш Мацея Белановіча» (1976). Тэме Вял. Айч. вайны прысвяціў аповесці «Палон» (1962), «Пакуль не развіднела» (1965), «Апошнія і першыя» (1966), «Аксана» (1968), раман у на-велах «Чужое неба» (1975). У trylogii «Вялікі лес» (1979—83) асэнсаванне прац. і ратнага подзвігу народа ва ўмовах акупацыі. Тэма Чарнобыля ў «Запісках аб радыяціі» (1986—90), аповесцях «Родны кут», «Еўка» (абедзіве 1987). У творах «Не на той вуліцы» (1974), «Запіскі Занядбайлы» (1977), «Без пяці хвілін «прахвесар» (1983) выкryваў мяшчанства, прыстасавальніцтва, графаманства, розныя аспекты побыту гараджан. Аўтар кніг прозы «Ваўчыца з Чортавай Ямы» (1978), крытыкі і публіцыстыкі «Сняцца сны аб Беларусі» (1990). Складу зб-кі паэзіі бел. эміграцыі «Туга па Радзіме» (1992), кнігі ўспамінаў «На суд гісторыі» (1994) і інш. Пераклаў на бел. мову аповесць «Школьны хлеб» Я.Гуцалы (1976), «Аповесць пра майго сябра» П.Андрэева (1979), кн. «Трывожны год» І.Андрэяча (1978) і інш. Прымай удзел у работе 35-й сесіі Генеральнай Асамбліі ААН (1980).

Tв.: Выбр. творы. Т. 1—3. Мінск, 1993—95.

САЮЗ ПІСЬМЕННІКАЎ БЕЛАРУСІ (СПБ), добраахвотнае грамадскае